



Сёлета ў Гомелі пачата будаўніцтва буйнага ліцейнага заводу «Цэнтраліт». На здымку: перадавыя будаўнікі Т. Бондараў (злева), А. Бураба, І. Жаранкоў.




Люба Матэр — лепшая алмазчыца шклявазда «Нёман».

Гомельскі электрамеханічны завод Міністэрства шляхоў зносін упершыню ў краіне пачаў выпуск аўтаматычных камер хавання ручной паклажы. Набраўшы любы чатырохзначны лік на шыфратары камеры і апусціўшы ў аўтамат 15 капеек, пасажыр закрывае секцыю камеры. Зноў яе адкрыць можна толькі шляхам паўторнага набору выбранага ім ліку.



Багаты ўраджай гародніны збіраюць у саўгасе «Вейна» Магілёўскага вытворчага ўпраўлення. Агароднікі атрымліваюць з кожнага гектара па 270—300 цэнтнераў капусты. НА ЗДЫМКУ: перадавы бригадзір агароднік Лідзія Хамрыцэлева.



Нясспынным патокам паступае зерне новага ўраджая на Цімкавіцкі прыёмны пункт Капыльскага раёна.



Голас Радзімы

ВЫДАННЕ БЕЛАРУСКАЙ СЕКЦЫІ КАМІТЭТА ЗА ВЯРТАННЕ НА РАДЗІМУ І РАЗВІЦЦЕ КУЛЬТУРНЫХ СУВ'ЯЗЕЙ З СУАІЧЫНІКАМІ

62 (747)

Жнівень 1963 г.

Год выдання 9-ы

ВЫДАТНАЯ ПЕРАМОГА

УСЦЬ-ЛАБІНЦАУ

Цэнтральны Камітэт КПСС і Савет Міністраў СССР накіравалі прывітальнае пісьмо працаўнікам сельскай гаспадаркі Усць-Лабінскага вытворчага ўпраўлення Краснадарскага краю.

Калгасы і саўгасы Усць-Лабінскага вытворчага ўпраўлення ў бягучым годзе вырастлі добры ўраджай зернявых каласавых — у сярэднім па 36,5 цэнтнера з гектара, або на 4,5 цэнтнера больш за ўзятая абавязацельствы. Спее добры ўраджай і кукурузы. У засеці Радзімы ўжо паступіла 15 мільёнаў 450 тысяч пудоў хлеба, або на 2 мільёны пудоў больш за раней узятая абавязацельствы, а ўсяго вырашана прадаць зерня дзяржаве 18 мільёнаў пудоў.

ДАСТОЙНЫ УКЛАД

Здадзена ў эксплуатацыю другая чарга Акцюбінскага заводу хромавых злучэнняў.

На заводзе за перыяд будаўніцтва ўзведзена вытворчых карпусоў аб'ёмам больш за 570 тысяч кубічных метраў, укладзена і зманціравана 45 тысяч кубаметраў бетону і жалезабетонных канструкцый, пракладзена звыш 120 кіламетраў трубаправодаў, больш за 270 кіламетраў электрасетак, устаноўлена 16 тысяч адзінак рознага абсталявання. На новым прадпрыемстве атрымана першая прадукцыя.

ЗАВОД РОБІЦЬ ЗАВОДЫ

Упершыню ў краіне дробнасэрыійная вытворчасць паточных механізаваных ліній для выпуску мягкага пакрыцця-рубероіда і пергаміна наладзіў магілёўскі завод «Строммашына». Кожная лінія складаецца з 12 розных машын. Яны злучаны паміж сабой, дзейнічаюць ў адзіным тэхналагічным цыкле і ўяўляюць сабой поўны комплекс абсталявання для заводу прадукцыйнасцю 20 мільёнаў квадратных метраў пакрыцця ў год.

Лінія кіруюць аператары з двух пультуў. У бягучым годзе прадпрыемства выпусціць сем такіх ліній-агрэгатаў.

ЦУДА-УРАДЖАЙ

Выдатны ўраджай зернявых вырашаны ў калгасе «Рассвет» Навагрудскага вытворчага ўпраўлення. Але такога ўраджая пшаніцы, што атрымала трэцяя палюводчая бригада, якую ўзначальвае арданосец Мікалай Пятровіч Кашчынскі, ніхто і ніколі ў раёне не бачыў. Тут было пасяна дзесяць гектараў пшанічна-пырэйнага гібрыда № 186. Днямі ўвесь гэты ўчастак убралі камбайнам. Зерне ўзважылі: кожны гектар даў па 43 цэнтнеры, або па 258 пудоў адборнага зерня. Па 34—35 цэнтнераў азімай пшаніцы намалалі астатнія бригады.

20 ТЫСЯЧ СЕЛЬСКИХ

НОВАБУДОўЛЯЎ

Звыш 20 тысяч жылых дамоў, гаспадарчых і культурна-бытавых памяшканняў ўзведзена з пачатку сямігадкі ў вёсках Віцебскай вобласці.

За кошт павелічэння зборнасці памяшканняў і ўжывання мясцовых будаўнічых матэрыялаў кошт будаўніцтва ў калгасах вобласці за 4,5 года зніжаны на 35 працэнтаў, а тэрміны ўводу аб'ектаў у строй скараціліся ў два разы. Цяпер у вобласці працуюць 26 міжкалгасных будаўнічых арганізацый і ўчасткаў, якія маюць амаль 500 аўтамашын і многа механізмаў.

ФОРУМ ПІСЬМЕНІКАЎ

ЕўРОПЫ

У Ленінградзе, у Доме пісьменнікаў імя Маякоўскага, адкрылася сесія кіруючага савета Еўрапейскага таварыства пісьменнікаў. Прадстаўнікі сучаснай літаратуры Еўропы сабраліся разам, каб абмеркаваць праблемы сучаснага рамана. Форум пісьменнікаў Еўропы адкрыў старэйшы італьянскі паэт Джузэпе Унгарэці, прэзідэнт Еўрапейскага таварыства пісьменнікаў.

5 ЖНІўНЯ ў Маскве у Вялікім Крамлёўскім палацы міністр замежных спраў СССР А. А. Грамыка, дзяржаўны сакратар Злучаных Штатаў Амерыкі Дэйв Рэск і міністр замежных спраў Вялікабрытаніі лорд Х'юм падпісалі Дагавор аб забароне выпрабаванняў ядзернай зброі ў атмасферы, у касмічнай прасторы і пад вадой.

Пры падпісанні Дагавору прысутнічалі генеральны сакратар ААН У Тан, які быў запрошаны трыма ўрадамі, падпісальнікамі Дагавора, а таксама афіцыйныя асобы, прыбыўшыя з ЗША і Вялікабрытаніі.

З савецкага боку прысутнічалі Старшыня Савета Міністраў СССР М. С. Хрушчоў, Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР Л. І. Брэжнеў, таварышы А. П. Кірыленка, М. В. Падгорны, Л. М. Яфрэмаў, В. П. Мжаванадзе, Ю. В. Андропаў, Л. Ф. Ільчоў, Б. М. Панамароў, В. Н. Цітоў, А. М. Шалепін і іншыя афіцыйныя асобы.

Дагавор у трох арыгінальных і ідэнтычных экзэмплярах на рускай і англійскай мовах быў адначасова падпісаны А. А. Грамыкам, Дэйвам Рэскам і лордам Х'юмам.

Пры падпісанні А. А. Грамыка, Дэйв Рэск, лорд Х'юм і У Тан выступілі з прамовамі.

У сваёй прамове А. А. Грамыка выказаў задавальненне ў сувязі з заключэннем Дагавору. Савецкі Саюз, заявіў міністр замежных спраў СССР, на працягу ўжо многіх гадоў выступае за спыненне выпрабаванняў ядзернай зброі. Цяпер гэта пытанне вырашана ў адносінах забароны ядзерных выбухаў у трох асяроддзях — у атмасферы, у касмічнай прасторы і пад вадой.

А. А. Грамыка заявіў, што заключэнне Дагавору аб забароне выпрабаванняў ядзернай зброі можа адкрыць шлях да вырашэння іншых, яшчэ больш важных міжнародных праблем, у тым ліку праблемы раз-

збраення. Савецкі ўрад, сказаў ён, са свайго боку будзе і ў далейшым прыкладаць намаганні і рабіць усё, што ад яго залежыць, для хутчэйшага вырашэння насупейшых міжнародных пытанняў, у тым ліку пытанняў, якія датычаць еўрапейскай бяспекі.

Затым выступіў Дэйв Рэск. Нашы тры ўрады, сказаў ён, зрабілі тое, што, як спадзяецца ўсё чалавецтва, з'явіцца першым крокам на шляху да забеспячэння бяспекі міру ва ўсім свеце. Ён адзначыў, што Дагавор з'яўляецца добрым першым крокам, крокам на ажыццяўленне якога Злучаныя Штаты так доўга і так шчыра спадзяваліся.

Калі мы сумесна з іншымі краінамі, заявіў далей дзяржаўны сакратар ЗША, будзем прытрымлівацца курсу, накіраванага на забеспячэнне таго, каб сіла руху наперад, якая выклікаецца гэтым пагадненнем, падтрымлівалася далейшымі крокамі, то тады поўныя надзеі пошукі чалавекам міру перастануць быць толькі марай і пачынуць ператварацца ў рэальнасць.

Міністр замежных спраў Вялікабрытаніі лорд Х'юм выказаў задавальненне з выпадку падпісання Дагавору аб забароне выпрабаванняў ядзернай зброі. Гэта, на мой погляд, заявіў ён, вялікая падзея для нас усіх, для савецкага народа, для амерыканскага народа, для англійскага народа і, як сведчыць прысутнасць сроднас генеральнага сакратара

ДАГАВОР ПАДПІСАН

ААН, — для ўсіх народаў свету.

Дагавор, адзначыў лорд Х'юм, вялікі крок наперад у адносінах паміж нашымі краінамі, якога прагне так доўга ўвесь свет, — свядомы старт у разбурэнні сцен падазрэння і недавер'я, што першчаджалі нашым намаганням забяспечыць мір; старт у напрамку стварэння новых адносін давер'я і добразычліва-

сці. Няхай нашы краіны, і краіны ўсяго свету, заявіў далей лорд Х'юм, усведамляючы тое, што вайна ўстарэла, імкнуцца самым старанным чынам знайсці спосабы ператварыць старую бясплённую халодную вайну, якая была заснавана на старомодных уяўленнях аб немінучасці канфлікту, у сапраўдны мір, заснаваны на прызнанні той проста ісціны, што ўсе людзі з'яўляюцца братамі.

Затым выступіў генеральны сакратар ААН У Тан.

У сваёй прамове Генеральны сакратар ААН спыніўся на радзе праблем, накіраваных на аслабленне міжнароднай напружанасці. У заключэнне У Тан адзначыў імкненне трох урадаў — удзельнікаў нядаўніх перагавораў — не аслабляць намаганняў у вядзенні перагавораў, накіраваных на вышуканне далейшых шляхоў і сродкаў па падтрыманню міжнароднага міру і бяспекі, і пажадаў ім поспеху ў сваіх намаганнях.

(ТАСС).

ПРЫЁМ У КРАМЛІ

Урад Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік 5 жніўня наладзіў у Георгіеўскай зале Вялікага Крамлёўскага палаца прыём у сувязі з падпісаннем Дагавору аб забароне выпрабаванняў ядзернай зброі.

На прыёме прысутнічалі дзяржаўны сакратар ЗША Дэйв Рэск, міністр замежных спраў

Вялікабрытаніі лорд Х'юм, а таксама афіцыйныя асобы, прыбыўшыя з ЗША і Вялікабрытаніі.

Сярод гасцей быў генеральны сакратар ААН У Тан.

З савецкага боку прысутнічалі Старшыня Савета Міністраў СССР М. С. Хрушчоў, таварышы Л. І. Брэжнеў, А. П.

Кірыленка, М. В. Падгорны, Л. М. Яфрэмаў, В. П. Мжаванадзе, Ю. В. Андропаў, Л. Ф. Ільчоў, Б. М. Панамароў, В. Н. Цітоў, А. М. Шалепін, міністр замежных спраў А. А. Грамыка і іншыя афіцыйныя асобы, дзеячы навукі і культуры, прадстаўнікі грамадскіх арганізацый.

У зале знаходзіліся кіраўнікі дыпламатычных

прадстаўніцтваў, акрэдытаваныя ў СССР, шматлікія савецкія і замежныя карэспандэнты друку, радыё, тэлебачання, кінахронікі, а таксама прадстаўнікі вышэйшага духавенства.

Да ўдзельнікаў прыёму з прамовай звярнуўся М. С. Хрушчоў.

ПРАМОВА М. С. ХРУШЧОВА

на прыёме у Крамлі

Паважаныя дамы і панове!
Таварышы!

Дазвольце мне вітаць прысутных тут дзяржаўнага сакратара Злучаных Штатаў Амерыкі пана Раска, міністра замежных спраў Вялікабрытаніі лорда Х'юма і суправаджаючых іх асоб. Я хачу вітаць таксама прыбыўшага ў Маскву генеральнага сакратара Арганізацыі Аб'яднаных Нацый У Та-на.

Сёння адбылася знамянальная падзея—падпісан дагавор аб забароне выпрабаванняў ядзернай зброі ў атмасферы, у касмічнай прасторы і пад вадой. Гэты Дагавор з'яўляецца дакументам вялікага міжнароднага значэння, і заключэнне яго азначае буйны поспех усіх людзей добрай волі, якія на працягу многіх гадоў вялі актыўную барацьбу за спыненне ядзерных выпрабаванняў, за разбраенне, за мір і дружбу паміж народамі.

Мы хацелі б аддаць належнае ў ўрадам Злучаных Штатаў Амерыкі і Вялікабрытаніі, якія правялі гатоўнасць дасягнуць пагаднення аб забароне выпрабаванняў ядзернай зброі і прынялі прапанову, унесеныя Савецкім ўрадам. Хацелася б таксама павіншаваць усіх удзельнікаў перагавораў, якія адбыліся ў Маскве па гэтым пытанню, з папулярным, завяршэннем іх работ.

Падпісаныя намі Дагавор заклякан пакласці канец эксперыментам з атамнымі і вадароднымі выбухамі ў атмасферы, космасе і пад вадой. Больш не павінны падымца да неба грыбаладобныя воблакі ядзерных выбухаў, з якіх выпадаюць смертаносна радыяактыўныя ападка, здольныя прычыніць шкоду здароўю людзей, нанесці непапраўныя страты жывёльнаму і расліннаму свету.

Ужо адно гэта гаворыць аб тым, што Дагавор аб забароне выпрабаванняў адпавядае жыццёвым інтарэсам усіх народаў. Ён сустрае з адобраннем і радасцю мільёнамі і мільёнамі людзей. Урады многіх дзяржаў Еўропы і Амерыкі, Афрыкі і Азіі ўжо заявілі аб сваім жаданні і гатоўнасці таксама падпісаць Дагавор або далучыцца да яго. На ўсіх кантынентах цяпер праходзіць як бы рэфэрэндум, і яго вынікі ўжо вядомыя: народы свету цвёрда выступілі ў падтрымку Дагавору аб забароне выпрабаванняў ядзернай зброі.

Хацелася б спадзявацца, што

заклучаны намі дагавор ажака станоўчае ўздзеянне і на міжнародны клімат, на адносіны паміж дзяржавамі. Народы ўдзячны за той першы крок, які зроблен у напрамку аслаблення міжнароднай напружанасці. З'явіліся першыя парасткі міжнароднага давер'я, і Савецкі ўрад будзе і далей рабіць усё, што ад яго залежыць, каб гэтыя парасткі мацнелі і развіваліся.

Вядома, спыненне ядзерных выпрабаванняў не азначае разбраення і нават не можа спыніць працэс накілення дзяржавамі ўсё большых і большых запасаў ядзернай зброі. Значыць, небяспека тэрмаядзернай вайны гэтым дагаворам не знімаецца. Гэта небяспека будзе вісець над чалавецтвам, пакуль працягаецца гонка ўзбраенняў. Зразумела, што застаюцца нявырашанымі многія важныя праблемы.

Відаць, ніхто з прысутных тут не будзе аспрэчваць той несумненны гістарычны факт, што ў сучасным свеце існуюць дзве процілеглыя сацыяльныя сістэмы. Вам, панове прадстаўнікі заходніх краін, не падабаецца наш сацыялістычны лад. Мы асуджаем парадкі, якія ёсць у вашых краінах. Мы глыбока перакананы ў перавагах сацыялізма, камунізма і не ўтойваем гэтага пераканання. Ніякія дагаворы і пагадненні паміж дзяржавамі не могуць пераадолець карэнных супярэчнасцей, якія ёсць паміж дзвюма існуючымі сацыяльнымі сістэмамі. Але мы, савецкія людзі, цвёрда стаім за тое, каб пытанні сацыяльныя, класавыя, пытанні ўнутранага грамадска-палітычнага ладу вырашаліся не шляхам вайны паміж дзяржавамі, а народамі кожнай краіны без умяшання са-не.

Я ўжо не раз гаварыў і цяпер хачу паўтарыць: у цяперашніх умовах пытанне стаіць так—або мірнае суіснаванне, або сусветная тэрмаядзерная вайна. Савецкі Саюз цвёрда стаіць на левых пазіцыях мірнага суіснавання дзяржаў з розным сацыяльным ладам. Таму мы заклікалі і заклікаем вырашаць наступныя праблемы, што ўзнікаюць у адносінах паміж дзяржавамі, шляхам перагавораў.

Мы лічым, што цяпер самае галоўнае—не спыняцца на дасягнутым, не спыняць барацьбы супраць пагрозы новай вайны, за аслабленне міжнароднай напружанасці, за трывалы мір ва ўсім свеце. Народы чакаюць

вырашэння пытання аб усеагульным і поўным разбраенні, урэгулявання германскай праблемы, вырашэння іншых наступных міжнародных праблем.

Поспех, дасягнуты на маскоўскіх перагаворах, трэба развіваць. Наступным крокам, які, на нашу думку, трэба было зрабіць, — павінна быць заключэнне пакту аб ненападзе паміж дзяржавамі—удзельнікамі НАТО і краінамі, якія уваходзяць у Варшаўскі дагавор. Заклучэнне такога пакту паказала б усім народам, што найбольш магутныя ў ваенных адносінах дзяржавы, і ў першую чаргу ядзернай дзяржавы, дасягнулі паміж сабой пагаднення з мэтай пазбегнуць тэрмаядзернай вайны. Няма сумнення, што ўсе народы віталі б дасягненне такога пагаднення.

Можна было б назваць яшчэ цэлы рад канкрэтных праблем, урэгуляванне якіх магчыма ўжо ў бліжэйшым будучым. Пра іх мы не раз гаварылі ў апошні час.

Зразумела, што самі па сабе такія асобныя меры не гарантуюць яшчэ трывалага міру, але яны рушылі б нас яшчэ далей наперад да ўмацавання міру ва ўсім свеце.

Хачу яшчэ раз выказаць шчырае задавальненне Савецкага ўрада ў сувязі з падпісаннем дагавору. Забарона выпрабаванняў ядзернай зброі — гэта добрая справа для ўсяго чалавецтва.

Хацеў бы выказаць падзяку ўсім урадам свету, якія падтрымліваюць гэты дагавор. Хацеў бы таксама выказаць удзячнасць усім грамадскім арганізацыям, усім людзям добрай волі, якія выступаюць за мірнае суіснаванне, за мір ва ўсім свеце.

Дазвольце абвясціць тост за ўмацаванне міру ва ўсім свеце, за дружбу і супрацоўніцтва паміж народамі!

Дружба родніць сэрцы

Напярэдадні дзевятнацатай гадавіны нацыянальнага адраджэння Польшчы я атрымаў запрашальны білет. «Паважаны таварыш, — гаварылася ў ім. — У сувязі з выездам у Люблінскае ваяводства ПНР Брэсцкі народны маладзёжны ансамбль выступае са справаздачным канцэртам у памяшканні абласнога драматычнага тэатра. У канцэце прымаюць удзел салісты Брэсцкай народнай філармоніі. Упраўленне культуры прамысловага аб'яўкаўкома запрашае Вас на канцэрт».

І вось я ў глядзельнай зале тэатра. Яна перапоўнена. У назначаны час падымаецца заслона і перад вачыма ўзнікае панарама роднага Брэста. Ад горада праз раку Заходні Буг адыходзіць лінія чыгункі ў Польшчу. Рака — мяжа дзвюх дзяржаў-сясцёр.

На фоне гэтай сімвалічнай карціны—зводны хор. Канферансье Тамава Байлевіч — настаўніца матэматыкі сярэдняй школы № 1 — аб'яўляе пачатак праграмы. Акампаітар Міхал Солапаў бярэ першыя акорды. І са сцэны плыве ў глядзельную залу магутная песня дружбы.

Я слухаю яе, і ў памяці ажывае адна размова.

... Гэта было летам 1959 года. Дэлегацыя Саюза журналістаў СССР па запрашэнні польскіх сяброў прыбыла ў Варшаву. На

адным са спатканняў я апынуўся побач з Ганнай Сольскай. Разгаварыліся. Аказваецца, у гады вайны яна была дзюбчынкай, але ўжо тады ўдзельнічала ў Варшаўскім паўстанні, некалькі разоў у ролі сувязной пад агнём ворага перапыльвала праз Віслу ў Прагу.

— Вы добра валодаеце рускай мовай, — кажу ёй. — Як вы яе вывучалі?

— Па радзё, слухаючы вашыя песні. Якія ж яны прыгожыя! Меладзчыныя, яркія, выразныя!

Так! Цудоўныя нашы песні. Я часта ўспамінаю словы Ганнай Сольскай, слухаючы выступленні харавых калектываў. А іх у нас, на Брэсцічыне, нямала. І выдатных. Нездарма ж капэле брэсціцкі чыгуначнікаў прысвоена званне народнага хору Беларусі.

Нядрэнныя ў нас і танцы. Перад ад'ездам у Люблін Брэсцкі маладзёжны ансамбль, які ўзначальвае Міхал Пузанаў, таксама атрымаў назву народнага. Выконваемыя ім беларуская «Лявоніха», «Рускі перапляс», закарпацкая «Верхавіна», малдаўская «Ліна», румынскі «Брыул», венгерскі «Вігада» і многія іншыя выклікалі дружныя апладысменты глядачоў. Таварышы, якія ездзілі з ансамблем у Люблінскае ваяводства і бачылі яго выступленні ў Любліне, Хелме, Казімежы над Віслай, Налэнчаве, расказваюць, што польскія сябры былі ў захваленні ад танцораў, кожны нумар узнагароджвалі бурай авацыяй. Прасілі прыехаць на месяц і пабываць у іншых гарадах і вёсках Польшчы. Цёпла сустракалі польскія сябры і нашых спевакоў.

У час гастроліў нашага калектыву ў Польшчы з Люблінскага ваяводства на Брэсцічыну прыехаў самадзейны калектыв з Пулаўскага павета «Коньскаволя». Громам апладысменту сустрэкалі глядачы кожны нумар праграмы. Па-майстэрску яны тапчалі вясёлыя, хуткі «Кракавіяк», грацыёзны «Ходзона», танец Зямлі Люблінскай, беларускі «Крыжачок» і іншыя. Многія танцы суправаджаліся меладзчынымі песнямі.

На развітанне паўсюдна гучалі сяброўскія здравіцы:

— Нех жые радзецко-польска шшыязны!

— Няхай жыве вечна польска-савецкая дружба!

I. ЧАРНЯУСКІ.

Выступленне Брэсцкага народнага ансамбля танца.



А. ЯРОМЕНКА.

Маршал Савецкага Саюза

НА МАГІЛЁЎСКІХ РУБЯЖАХ

(Працяг. Пачатак у №№ 58, 59, 60, 61)

Усе гэтыя даныя гавораць аб тым, што генерал Раманаў застаўся да канца верны сваёй маці-Радзіме, справе камунізма.

Начальнік штаба дывізіі палкоўнік Карпінскі, які выходзіў з акружэння са штабным атрадам, будучы паранены ў нагу яшчэ ў ходзе баёў пад Магілёвам, не змог дабрацца да лініі фронту. Ён уступіў у чырвонапартызанскую брыгаду, якая злучылася затым з войскамі Бранскага фронту. У далейшым палкоўнік Карпінскі быў начальнікам штаба 193-й стралковай дывізіі. Закончыў вайну ён пад Штэцінам.

Нельга хоць бы каротка не сказаць аб падпольнай рабоце патрыётаў Магілёва. Яна не спынялася ні на мінуту, нягледзячы на люты тэрор гітлераўцаў. У пачатку 1942 года разрозненыя групы Супраціўлення створаныя ў розных раёнах горада, былі аб'яднаны ў адзіную патрыятычную арганізацыю «Камітэт садзеяння Чырвонай Арміі». Арганізатарамі і кіраўнікамі камітэта былі К. Ю. Мэтэ, І. С. Малашковіч, В. П. Шалота, М. М. Лусцяноў, А. І. Шубадзёраў, О. В. Гярошка, М. П. Куўшынаў, В. І. Пудзінаў, А. І. Рослаў, В. І. Варчук, В. Д. Швагрэнаў, П. А. Пяхоцін (Хахлоў) і іншыя. Усёй баявой і агітацыйнай дзейнасцю «Камітэта садзеяння Чырвонай Арміі» кіраваў Магілёўскі падпольны абком КПБ.

Спраўды легендарны подзвіг зрабіў Варчук Васілій Іванавіч. Працуючы ў турме, ён аказваў дапамогу арыштваным савецкім грамадзянам, праз яго яны падтрымлівалі сувязь з партызанамі і падпольнымі арганізацыямі.

Увосень 1942 года па даносу правакатара Генумана, штатнага агента гітлераўскай контрразведкі, які ўцёрся ў давер патрыётаў, былі арыштваныя падпольшчыкі шоўкавай фабрыкі Гусакоў, Сабалеўскі і іншыя, усяго 15 чалавек.

Варчук вырашыў вызваліць іх з турмы і пайсці з імі ў партызаны. Гэты намер адобрыў Мэтэ. Аперцыя была прыўрочана да каляд—25 снежня 1942 года ў разлік на тое, што гітлераўцы будуць у гэты дзень весяліцца і аслабяць ахову турмы.

Пад вечар 25 снежня, узброіўшыся двума пісталетамі і сваім нязменным слясарным малатком, Варчук прышоў на работу. Узняўшыся на другі паверх, ён застаў там паліцэйскіх, якія скардзіліся на лёс з прычыны дзяжурства ў свята. Слесар, прывітаўшыся, сказаў, што можа дапамагчы іх гору бо ў яго майстэрні ёсць добрая самагонка. Паліцаі выказалі жаданне пакаштаваць яе і прайшлі з Варчуком у майстэрню. Калі яны зашмялелі, ён улажыў іх без шуму ударамі свайго малатка. Завалодаўшы ключамі, Варчук вызваліў таварышаў Сабалеўскага, Гусакова і Маркава, перадаў ім ключы і распарадзіўся, каб яны адчынялі другія

камеры. А сам спустыўся на першы паверх і забіў двух гітлераўцаў, якія драмалі ў дзяжурным пакоі.

Тым часам зняволеныя, чалавек 120, былі вызвалены. Забраўшы зброю ў забітых гітлераўцаў, яны вышлі з турмы і сталі спускацца ў роў. Непрабачаны выпадак ледзь не загубіў усю справу. Маркаў, спускаючыся ў роў па абледзянелых схілах, пакаўзнуўся і зваліўся. Пры гэтым выстраліў аўтамат, які ён нес. Выстрал пачулі ў камендатуре, размешчанай побач з турмой. Аднак Варчуку ўдалося завесці да партызан вялікую групу вызваленых ім патрыётаў. У партызанскім атрадзе Варчук стаў камандзірам батальёна і працягваў барацьбу з акупантамі.

Цяпер Васілій Іванавіч Варчук жыў у сябе на радзіме ў Бярозаўскім раёне Адэскай вобласці на станицы Раухаўка.

Падобны ж подзвіг здзейсніў былы інструктар галтадзела дывізіі палітурк Гурыеў Ілья Гаўрылавіч — актыўны ўдзельнік абароны Магілёва і бою пад вёскай Салтанаўкай. Ён быў цяжка паранены і накіраваны ў той шпіталь, дзе начальнікам быў В. П. Кузьнякоў.

Дакументы Гурыева былі перароблены так, што ён значыўся цывільнай асобай, якая выпадкова трапіла пад абстрэл і атрымала раненне.

(Заканчэнне ў наступным нумары).

РАШУЧЫ КРОК У ІНТАРЭСАХ МІРУ

Прыхільнікі міру ва ўсім свеце вітаюць маскоўскі Дагавор

ВЯЛІКАЯ ЗАСЛУГА САВЕЦКАГА САЮЗА

ДЭЛІ. Дасягнутая ў Маскве дагаворанасць аб забароне ядзерных выпрабаванняў у атмасферы, касмічнай прасторы і пад вадай застаецца ў цэнтры ўвагі Індыйскай грамадскасці і друку.

Часопіс «Сашыяліст кангрэсмен», які адлюстроўвае погляды прадстаўнікоў левага крыла кіруючай партыі Індыйскі нацыянальны кангрэс, адзначае, што «у значнай ступені заслуга ў справе заключэння Дагавору аб забароне ядзерных выпрабаванняў належыць прэм'ер-міністра Савецкага Саюза пану Хрушчову».

Пагадненне аб забароне ядзерных выпрабаванняў горада вітаецца Індыйскімі прыхільнікамі міру. Выступачы на мітынгу прадстаўнікоў грамадскасці Дэлі, лаўрэат міжнароднай Ленінскай прэміі «За ўмацаванне міру паміж народамі» Рамешвары Неру заявіла, што «маскоўскае пагадненне з'яўляецца трыумфам сусветнага руху прыхільнікаў міру».

Радасць і задавальненне

САФІЯ. УСЕ ГАЗЕТЫ ПАДКРАСЛІВАЮЦЬ, ШТО САВЕЦКІ САЮЗ НЯУХІЛЬНА І ПАСЛЯДОУНА ПРАВОДЗІЦЬ ПАЛІТЫКУ МІРУ І ДРУЖБЫ ПАМІЖ НАРОДАМІ. ЦВЕРДА ІДЗЕ ЛЕНІНСКІМ КУРСАМ МІРНАГА СУІСНАВАННЯ.

КРАСАМОУНЫЯ ЛІЧБЫ

ЛОНДАН. Карэспандэнт агенцтва Рэйтар перадае з Вашынгтона:

Пасля тыдня дыпламатычнага заадажу амерыканскія афіцыйныя асобы паведамляюць, што большасць краін свету вельмі спрыяльна адносіцца да Дагавору аб забароне ядзерных выпрабаванняў у атмасферы, космасе і пад вадай.

Праверка Вашынгтонам пазіцыі 114 краін паказвае, што 64 краіны вельмі спрыяльна адносяцца да дагавору, 29 краін спрыяльна, 2 краіны не звязваюць сябе ніякім абавязальствам, 16 краін яшчэ павінны аб'явіць сваю пазіцыю і тры краіны (Кітай, Францыя і Албанія) выступаюць супраць дагавору.

ШЫРОКАЯ ПАДТРЫМКА ПРОСТЫХ ЛЮДЗЕЙ

НЬЮ-ІОРК. Карэспандэнт ТАСС Г. Васільеў паведамляе: Амерыканскія інфармацыйныя агенствы перадалі пераклад Заявы Савецкага ўрада аб пазіцыі ўрада КНР у адносінах Дагавору аб забароне выпрабаванняў ядзернай зброі ў атмасферы, у касмічнай прасторы і пад вадай. Нью-йоркскія газеты публікуюць паведамленні аб Заяве Савецкага ўрада і каментарыі на яго на самых відных месцах.

Маскоўскі карэспандэнт «Нью-Йорк таймс» Генры Тэнер піша аб тым, што патак віншавальных тэлеграм, якія паступаюць у сталіцу Савецкага Саюза ў сувязі з заключэннем дагавору, сведчыць аб адабрэнні гэтага пагаднення шырокімі коламі сусветнай грамадскасці. Тэнер заяўляе, што пазіцыя СССР адпавядае спадзяванням простых людзей, у тым ліку ў краінах Азіі і Афрыкі. «Ні адно пытанне за апошнія гады, — піша ён, — не рабіла такога глыбокага ўражання і не выклікала такога гневу ў простага чалавека ва ўсіх афрыканскіх краінах, як рашэнне генерала дэ Голя працягнуць ядзерныя выпрабаванні ў Сахары».

Карэспандэнт робіць вывад, што, выступішы супраць Дагавору аб забароне ядзерных выпрабаванняў, кітайскія кіраўнікі ўзмацнілі сваю ізаляцыю.

НЕДАСТОЙНАЯ ПАЗІЦЫЯ

ПРАГА. Агенцтва ЧТК па ўпаўнаважанню ўрада ЧССР зрабіла заяву ў сувязі з заявай кітайскага ўрада ад 31 ліпеня.

Сусветная грамадскасць, гаворыцца ў заяве ЧТК, горада вітала вынікі перагавораў трох дзяржаў.

У рэзкай супярэчлівасці з пунктам погляду сацыялістычных краін і ўсіх міралюбівых народаў урад КНР заняў цалкам адмоўную пазіцыю ў адносінах да вынікаў перагавораў аб забароне ядзерных выпрабаванняў і разгарнуў паклёпніцкую кампанію з тым, каб любым спосабам ачарніць і дыскрэдытаваць міралюбіваю палітыку Савецкага Саюза.

Сваімі адмоўнымі адносінамі да дасягнутага Дагавору аб забароне ядзерных выпрабаванняў урад КНР займае пазіцыю, якая цалкам супярэчыць інтарэсам ўсіх народаў свету.

Станоўчае значэнне дагавору заключаецца не толькі ў забароне ядзерных выпрабаванняў у трох сферах, гдзе і ў тым, што ён стварае перадапсылкі для абмежавання далейшага распаўсюджвання ядзернай зброі. У супярэчнасці з пунктам погляду велізарнай большасці краін, якія прытрымліваюцца думкі, што абмежаванне далейшага распаўсюджвання ядзернай зброі з'яўляецца адной з умоў змяншэння рызыкі ўзнікнення тэрмаядзернай вайны, кітайскі ўрад высювае аргумент, што заключаны дагавор звязвае рукі іншым краінам. Інтэрэсы якіх краін, уласна, абараняе ўрад КНР?

Бяспека сацыялістычных і ўсіх міралюбівых краін цалкам забяспечана ваеннай магутнасцю Савецкага Саюза і іх уласнымі абароннымі сродкамі. Пазіцыя кіруючых дзеячоў КНР паказвае, што першае месца ў іх імкненні займае распрацоўка ўласнай ядзернай зброі.

У сваёй неабдуманасці кітайскі ўрад уступіў на вельмі тонкі лёд. Ён павінен быў бы задумацца над тым, хто падзяляе з ім падобныя погляды ў гэтым пытанні. А гэта якраз найбольш рэакцыйныя колы заходніх краін, бонскія мілітарысты і тыя, хто ў сваім антыкамуністычным асяяленні сабатае любы станоўчы крок, накіраваны на дасягненне ўзаемаразумення паміж дзяржавамі з розным грамадскім ладам або імкнецца да стварэння і пашырэння ядзернага арсенала. У выніку — авантурыстычная палітыка, якая не можа разглядацца інакш, як удар у спіну сацыялістычных краін у іх гугльных намаганнях.

Чэхаславацкі народ вітаў бы, калі б урад КНР заняў рэалістычную пазіцыю ў пытаннях паміж дзяржавамі з розным грамадскім ладам, спыніў бы спробы падарваць намаганні СССР і іншых сацыялістычных дзяржаў, накіраваныя на дасягненне прагрэсу у перагаворах аб ліквідацыі пагрозы тэрмаядзернай вайны, і дапамог бы ўмацаванню адзінства і згуртаванасці сацыялістычных краін у барацьбе за перамогу сацыялізма і міру ва ўсім свеце.

ЗАМАЦАВАЦЬ ПЕРШУЮ ПЕРАМОГУ

ЛОНДАН. Палітычны камітэт Камуністычнай партыі Вялікабрытаніі апублікаваў заяву ў сувязі з заявай ўрада КНР з прычыны парэфіраванага нядаўна ў Маскве Дагавору аб забароне ядзерных выпрабаванняў. У заяве Палітычнага камітэта гаворыцца, што прыхільнікі міру ва ўсім свеце вітаюць Дагавор аб забароне выпрабаванняў як першы крок на шляху да поўнай забароны ядзернай зброі і ўсеагульнага і поўнага раззбраення.

Усе прыхільнікі міру прызнаюць, што гэта толькі першы крок. Дагавор сам па сабе не кладзе канца пагрозе вайны, сонцы ўзбраенняў і вытворчасці ядзернай зброі. Неабходна працяглая і ўпарта барацьба за ўмацаванне гэтага поспеху і забароне ўсіх выпрабаванняў, у тым ліку падземных, забарону распаўсюджвання ядзернай зброі, поўную забарону і знішчэнне ядзернай зброі і ўсеагульнае раззбраенне.

«Няхай усе крны свету далучацца да маскоўскага Дагавору аб забароне ядзерных выпрабаванняў! Забяспечым поспех канферэнцыі!» — фанерныя транспаранты з такімі надпісамі сустракаюць сягоння прахожых на цэнтральных вуліцах Хірасімы. Іх паставілі тут прадстаўнікі дэмакратычнай грамадскасці горада, рабочых прафсаюзаў.

хільнікі міру. Аднак гэта не лепшы спосаб ператварэння ў жыццё камчатковай мэты — забароны ядзернай зброі — асуджаць кожны крок на гэтым шляху, называючы яго «ашуканствам».

Заява кітайскага ўрада аб тым, што Савецкі Саюз «зраджыў» свайму народу і народам ўсяго свету і аб'яднаў з сіламі вайны супраць сіл свету, з'яўляецца зусім хлуслівай і безадказнай.

Дагавор аб забароне выпрабаванняў — гэта не ашуканства, а перамога сіл міру. Цяпер галоўная задача ўсіх прыхільніц міру — аб'яднацца і актывізаваць свае намаганні, каб замацаваць гэту напярэднюю перамогу і дабіцца ажыццяўлення іншых мэт — поўнай забароны і поўнага знішчэння ядзернай зброі, поўнага і ўсеагульнага раззбраення і спынення халоднай вайны.

Ідэю склікання нарады на вышэйшым узроўні для поўнай забароны і знішчэння ядзернай зброі падзяляюць усе пры-

хільнікі міру. Аднак гэта не лепшы спосаб ператварэння ў жыццё камчатковай мэты — забароны ядзернай зброі — асуджаць кожны крок на гэтым шляху, называючы яго «ашуканствам».

Заява кітайскага ўрада аб тым, што Савецкі Саюз «зраджыў» свайму народу і народам ўсяго свету і аб'яднаў з сіламі вайны супраць сіл свету, з'яўляецца зусім хлуслівай і безадказнай.

Дагавор аб забароне выпрабаванняў — гэта не ашуканства, а перамога сіл міру. Цяпер галоўная задача ўсіх прыхільніц міру — аб'яднацца і актывізаваць свае намаганні, каб замацаваць гэту напярэднюю перамогу і дабіцца ажыццяўлення іншых мэт — поўнай забароны і поўнага знішчэння ядзернай зброі, поўнага і ўсеагульнага раззбраення і спынення халоднай вайны.

ЭНТУЗІЯЗМ ЖЫХАРОЎ ХІРАСІМЫ

Радасная вестка з Масквы аб падпісанні Дагавору аб забароне выпрабаванняў ядзернай зброі ў атмасферы, касмічнай прасторы і пад вадай успрынята японскай грамадскасцю з вялікім натхненнем.

Радасная вестка з Масквы аб падпісанні Дагавору аб забароне выпрабаванняў ядзернай зброі ў атмасферы, касмічнай прасторы і пад вадай успрынята японскай грамадскасцю з вялікім натхненнем.

ГАЛОЎНАЯ ПАДЗЕЯ

ПАРЫЖ. Галоўная тэма парыжскіх газет — падпісанне ў Маскве Дагавору трох дзяржаў аб забароне выпрабаванняў ядзернай зброі ў атмасферы, у касмічнай прасторы і пад вадай. Ёй прысвечаны перадавыя артыкулы і каментарыі газет. Адзначаючы вялікую важнасць гэтай падзеі, рад газет, як, напрыклад, «Юманітэ», «Ліберасьён» і «Комба», зноў падкрэслівае, што французскі ўрад, не жадаючы далучыцца да гэтага дагавору, прывёў Францыю да ізаляцыі.

Другая важная тэма — гэта Заява Савецкага ўрада з прычыны раскольніцкіх дзеянняў кітайскіх кіраўнікоў. «Палітыка кітайскіх кіраўнікоў вядзе да абвастрэння міжнароднай напружанасці» — пад такім загалоўкам газета «Юманітэ» апублікавала падрабязны пераклад гэтай Заявы.


«Забарона выпрабаванняў ядзернай зброі — гэта першы крок на шляху, які вядзе да трываллага міру. Выступаць супраць пагаднення, якое падпісана ў Маскве, — значыць ігнараваць жыццёвыя інтарэсы народаў і нагарджаць імі, — піша ў «Юманітэ» маскоўскі карэспандэнт Жан Канапа. — Гэта значыць, прызнаць, што не жадаюць мірнага суіснавання. Такая пазіцыя недастойна сацыялістычнага ўрада, недастойна камуністаў. Такі сэнс Заявы, з якой выступіў Савецкі ўрад у адказ на рэакцыю кітайскіх кіраўнікоў на маскоўскае пагадненне».

ШЛЯХ ДА ПРАГРЭСУ

КАІР. КАІРСКІ ДРУК ПРАЦЯГВАЕ АЖЫГЛЕНА КАМЕНЦАВАЦЬ ВЫНІКІ ПЕРАГАВОРАЎ АБ ЗАБОРОНЕ ЯДЗЕРНЫХ ВЫПРАБАВАННЯЎ.

ГАЗЕТА «АЛЬ-ГУМХУРЫЯ» ВЫКАЗВАЕ НАДЗЕЮ, ШТО ПАСЛЯ ПАДПІСАННЯ ПАГАДНЕННЯ АБ ЧАСТНОВАМ ЗАБОРОНЕ ЯДЗЕРНЫХ ВЫПРАБАВАННЯЎ ЧАЛВЕЦТВА ПОІДЗЕ ПА НОВАМУ ШЛЯХУ, ВЛКІРАВАНАМУ НА ПРАЦЯГУ АПОШНІХ 15 ГОД ПАЛІТЫКАЙ «ХАЛОДНАЙ ВАЙНЫ» І ВАЕННАЙ ПАДРЫХОТКІ.

ЗУСІМ НАТУРАЛЬНА, ШТО ААР ВЫКАЗАЛА ГАТОВНАСЦЬ ПАДПІСАЦЬ МАСКОЎСКАЕ ПАГАДНЕННЕ, НАКОЛЬНІ ГЭТА АДПАВІДАЕ ЯЕ ПАЛІТЫЦЫ І ПРЫНЦЫПАМ, ПАДКРАСЛІВАЕ ГАЗЕТА «АЛЬ-МАСА».



Мінск. У адным з цэхаў завода аўтаматычных ліній.



САГРЭТЫЯ СОНЦАМ РАДЗІМЫ

ДЗЕЦІ ЗНАЁМЯЦА З МІНСКІМ КАМВОЛЬНЫМ КАМБІНАТАМ

На паўднёва-заходняй ускраіне Мінска, там, дзе яшчэ зусім нядаўна былі лес і пустка, раскінуліся карпусы Мінскага камвольнага камбіната — буйнага тэкстыльнага прадпрыемства сталіцы. Побач з імі — жылы пасёлак тэкстыльшчыкаў з прыгожымі многापавярховымі дамамі, магазінамі, атэлье. Тут жа, на шырокай плошчы, узводзіцца яшчэ адзін вялікі будынак — Палац культуры рабочых.

Сюды і прыехалі цёплай ліпенскай раніцай нашы маленькія госці з-за мяжы. Іх сустрэлі работнікі камбіната і запрацілі ў цэхі. Экскурсагод пазнаёміла дзяцей з гісторыяй прадпрыемства. Яна кароткая: камбінат працуе ўсяго толькі семі год. Але яго вырабы — шарцыяны і паўшарцыяны тканіны — ўжо паспелі заваяваць высокую ацэнку. Яны не раз экспанаваліся на ўсесаюзных і міжнародных выстаўках, дзе прыцягнулі ўвагу наведвальнікаў сваёй прыгажосцю, удалай расфарбоўкай.

Дзеці прайшлі ў ткацкі цэх. Ён здзівіў іх сваімі вялізнымі памерамі.

— Колькі тут святла, розных машын і як мала за імі рабочых! — гаварылі здзіўленыя хлопчыкі і дзяўчынкі.

Дзеці падоўгу спыняліся ля часальных і лентачных машын і з цікавасцю разглядалі, як валакно расчэсваецца на асобныя стужкі, якія потым трапляюць у наступныя цэхі і праходзяць далейшую апрацоўку. У роўнічным цэху Паулет Дзямянава, паказваючы на тоненькія стужкі, якія намотваліся на асобныя клубкі, спытала:

— А гэта што такое?

— Роўніца, — растлумачыла экскурсавод. — З яе выцягваюцца ніткі. Калі жадаецца, вазьміце сабе роўніцу ўсялякіх колераў.

Дзеці, вядома, не прымуслі

сябе доўга ўпрошваць і з радасцю ўзялі роўніцы самых розных колераў. Яны з цікавасцю пераходзілі з аднаго цэха ў другі, пільна сачылі, як працуюць круцільныя, матальныя, снавальныя і іншыя машыны.

— Колькі тут розных машын! — гаворыць Анна-Мары Сагуленка. — Я і ў Бельгіі была на ткацкай фабрыцы, там, дзе працуе мой бацька, але такіх вялікіх прасторных цэхаў і такой колькасці машын ніколі не бачыла.

Потым гасцям паказалі гатовую прадукцыю. Яе было вельмі многа, самай разнастайнай. Тканіны спадабаліся рэбятам.

На развітанне гасцям падаарылі маленькія салатавыя значкі з трыма літарамі «МКК» — Мінскі камвольны камбінат.

У гэты ж дзень дзеці пабыталі ў магазінах Мінска, купілі

родным памятным сувеніры з Беларусі. Яны таксама наведалі рэдакцыю газеты «Голас Радзімы». Там іх пазнаёмілі з работай рэдакцыі, прыпадеслі кнігі і газеты.

НА ЛАГЕРНЫМ КАРНАВАЛЕ

Па старой лагернай традыцыі ў канцы кожнай змены праводзіцца вялікі карнавал. Звычайна, да яго загадзя рыхуюцца піянеры і акіябраты ўсіх атрадаў. На гэты раз актыўны ўдзел ў падрыхтоўцы да карнавалу прынялі і нашы госці — рэбяты з замежных краін. Хлопчыкі і дзяўчынкі перабіралі ў памяці знаёмыя казкі і іх персанажаў, многа думалі аб тым, у якіх касцюмах выступіць ім на гэтым піянерскім свядзе. Да іх паслуг былі марля і кардон, рознакаляровая папера, кавалкі тканіны, клей, фарбы. І дзеці выдумвалі, фантазіравалі, майстравалі...

Карнавальны вечар надыйшоў. Ён пачаўся парадом масак. Пад гукі вясёлага піянерскага марша ў вялікай зале ідуць «прадстаўнікі» розных народаў, «героі» любімых казак, клоуны, зайчаняты, мядзведзі, ліса... Ва ўсіх прыгожыя маскі, і ў іх цяжка пазнаць каго-небудзь з рэбят. Ім дружна апладзіруюць глядачы — запрошаныя на

карнавал піянеры з суседняга лагера.

Пачалася абарона касцюмаў. У цэнтры залы выходзіць Пер і Мальвіна — героі казкі «Прыгоды Бураціна» і чытаюць урывак з гэтай казкі. Перам аказваўся Пеця Васіленка з ФРГ, а Мальвінай — яго беларуская сяброўка, піянерка другога атрада Тамара Хорт.

У прыгожых украінскіх нацыянальных касцюмах танцавалі Валя Мандрыка і Аксана Затхій. Тамара Шаўчук спявала на нямецкай мове жартоўныя песні. На ёй быў нямецкі нацыянальны касцюм. Фелікс Апель быў у касцюме Індыйскага пашы.

За лепшыя касцюмы былі выдзелены падарункі. Журы прысудзіла прэмію Пецю Васіленка, Тамары Хорт, Валі Мандрыка, Аксана Затхій, Феліксу Апелью, Сяргею Баку, Анне-Мары Сагуленка і іншым хлопчыкам і дзяўчынкам. Дзеці былі вельмі задаволены цудоўнымі падарункамі, якія яны атрымалі. А лагерны шэф-повар прыгатавала падарункі для ўсіх удзельнікаў карнавала — спякла вялікія смачныя пірагі.

Прайшоў яшчэ адзін незабыўны дзень лагернага жыцця.

Г. ПАРОМЧЫК.

На здымках: дзеці ў час лагернага карнавалу.

ВАС чакаюць і шукаюць СВАЯКІ

НЯХЛЕБАВА Івана Уладзіміравіча, 1941 года нараджэння, ураджэнца вёскі Бабровічы Бабруйскага раёна Магілёўскай вобласці, шукае бацьку **НЯХЛЕБАЎ** Уладзімір Андрэевіч, які жыў у вёсцы Бабровічы. Просьба да ўсіх, хто ведае аб месцазнаходжанні Няхлебава І. Ул., наведваць бацьку або на адрас рэдакцыі.



Расце і прыгажэе рабочы раён Гомеля—Нова-Беліца. За апошні час тут пабудавана многа новых жылых дамоў, магазінаў, кінатэатр. На здымку: вуліца Ільіча ў Нова-Беліцы.

Міхась МАШАРА

Бяроза белая над Сожам

Дзень добры, Сож!
Я зноў з табою.
Стаю на беразе крутым,
а ты плывеш
ў такім спакою,
у сонца ззянні залатым.
Дыміцца ціха папяроста,
і я спатканню вельмі рад.
Вось тут пад гэтую бярозай
сядзеў я дваццаць год назад.
Заместа радасці у сэрцы
трывога і адчай жылі,
бо вораг сеяў жудасць смерці

па сцэжках роднае зямлі.
Гарэў наш Гомэль, нібы факел,
крывей струменіў родны Сож.
Я пад бярозай гэтай плакаў,
бы ў сэрца ірапіў востры нож.
Бяроза белая, бяроза,
ты ў росквіце красы усцяж,
стаіш, як вяртавы над Сожам,
на варце мірнага жыцця.
Ужо загоены ўсе раны
бы і не былі мы ў эліс бядзе
і Гомель, зноў адбудаваны,
цавіце, як ясны майскі дзень.

Размова ў паўзмроку

Уявіце сабе, што ў адным міжнародным аэрапорце два сумуючыя транзітныя пасажыры перакідаюцца некалькімі фразамі. Яны не знаёмыя. Усеўшыся ў глыбокія крэслы, яны нават дрэнна бачаць аднаго ў вачэрнім паўзмроку вестыбюля. Але гэта не перашкаджае ім намацаць агульную тэму. Назавем умоўна аднаго суб'ядзініка «джэнтльменам», другога — «дэлегатам».

Вось як далей развіваецца гэта пераклічка ў паўзмроку.

ДЖЭНТЛЬМЕН: Ну, як вам падабаецца гэты прапагандысцкі манеўр? Я маю на ўвазе парафіраваны ў Маскве Дагавор.

ДЭЛЕГАТ: «Прапагандысцкі манеўр» — гэта вельмі мякка. Злітуйцеся, гэта ж найвялікшае ашуканства, якое калі-небудзь ведала гісторыя.

ДЖЭНТЛЬМЕН: Бадай так. Мне зусім не зразумела псіхалогія тых людзей, якія роўняць выгляд, што яны сур'ёзна вераць у наступленне міру і мірнага суіснавання.

ДЭЛЕГАТ: Яны зусім выведзены з раўнавагі той акалічнасцю, што некалькі дзесяткаў ядзерных бомб могуць пазбавіць жыцця якіх-небудзь некалькіх сотняў мільянаў людзей.

ДЖЭНТЛЬМЕН: Эх, каб было гэта ў маіх сілах, я б з гэтымі некалькімі мільянамі не палічыўся.

ДЭЛЕГАТ: Тут і палавіны чалавецтва не шкада. Дайце нам радыеактыўныя руіны, і мы перавярнем увесь свет.

ДЖЭНТЛЬМЕН: Хе-хе. Дык вы, я бачу, баявы хлапец.

ДЭЛЕГАТ: Мы не хочам, каб нас звязвалі па руках і нагах.

ДЖЭНТЛЬМЕН: Што праўда, то праўда. Бо калі гэта найвялікшае ашуканства не будзе выкрыта, дык мы можам аказацца ў ізаляцыі.

ДЭЛЕГАТ: Ён пазбаўляе нас магчымасці ўмацаваць сваю абаронную магчымасць.

ДЖЭНТЛЬМЕН: І не кажыце. Мае сябры з вайскоўцаў проста локці кусаюць: яны такія павыя штучкі надрыхтавалі. Уяўляеце, адна такая штучка падае — і ў вялікай вобласці людзей як і не было, а дамы і заводы ўсе цалючкі застаюцца. Каб дажылі мы да гэтага, мы б чысценька ўладзілі гэту справу.

І без руін бы абыйшліся! А цяпер, чаго добрага, можа спыніцца.

ДЭЛЕГАТ: Ды ўжо сапраўды, як у нашай прымаўцы гаворыцца: правіцелям пажары наладжваць дазваляецца, а простаму лоду і лучынку запаліць забараняецца!

ДЖЭНТЛЬМЕН: Змова ўсё гэта, я вам скажу!

ДЭЛЕГАТ: Змова... Ды яшчэ якая!

ДЖЭНТЛЬМЕН: Вось да чаго справа даходзіць, калі ўсюды працікаюць агенты Масквы.

ДЭЛЕГАТ: Куды махнуць жэзлам, туды і астатнія.

ДЖЭНТЛЬМЕН: Я яшчэ ў час кубінскага крызісу папярэджваў — ніякіх кампрамісаў.

ДЭЛЕГАТ: Зусім правільна. Або ўсё, або нічога!

ДЖЭНТЛЬМЕН: Цяпер варта мне ўпамінуць, што я не пашкадаваў бы скінуць некалькі ядзерных бомб у той час, як мяне адразу ўсе называюць шалёным. Няўжо цалую вечнасць павінны мы цяпець бунтаўшчыкоў у сябе пад бокам?

ДЭЛЕГАТ: Вы што, на Макао або Ганконг намякаеце?

ДЖЭНТЛЬМЕН: Ды не, я пра Кубу.

ДЭЛЕГАТ: Дазвольце, а самі ж вы хто і адкуль?

З гэтымі словамі дэлегат устае. І ад рэзкага руху з яго каленяў падае свежы нумар газеты «Жэньмінь жыбао». Джэнтльмен таксама ўскоквае. З яго кішэні вывальваецца «Чыкага Дэйлі ньюс».

Абодва ў здзіўленні вывучаюць адзін аднаго. Затым аглядаюцца па баках і на дыбачках разыходзяцца.

С. БЯГЛОУ.

«Известия».

РЕДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ.

НАШ АДРАС
Мінск, Ленінскі праспект, 77,
Дом Друку, Рэдакцыя газеты «Голас Радзімы».